

З юбілем, Грду!



ГРОДЗЕНСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ГАЗЕТА ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАЙНАГА УНІВЕРСІТЭТА
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

Выдаецца з 1986 года • № 2 (274) • 1 сакавіка 2000 года, серада
Выходзіць адзін раз на месяц • Распаўсюджваецца бясплатна

ГРОДЗЕНСКАМУ ДЗЯРЖАЙНАМУ УНІВЕРСІТЭТУ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ - 60

У ХХІ СТАГОДДЗЕ - З НАДЗЕЙ!

Гродзенскі дзяржайны універсітэт імя Янкі Купалы, які выконвае высакародную місію - падрыхтоўку высокадукаваных спецыялістаў, закліканых павысіць навуковы і інтэлектуальны патэнцыял Айчыны - адзначае свой шасцідзесяцігадовы юбілей.

Ад двух аддзяленняў, на якіх вялася падрыхтоўка настаўнікаў для няпоўных сярэдніх школ у 1940 годзе, да дзесяці факультэтаў, дзе атрымліваюць вышэйшую адукацыю каля дзесяці тысяч студэнтаў, прайшоў калектыву вну свой слáўны і нялёгкі шлях стаўленія і развіцця.

За гэты перыяд падрыхтавана больш за 35 тысяч спецыялістаў сістэмы адукацыі, народнай гаспадаркі і культуры. Выраслі новыя пакаленні студэнтаў, аспірантаў і выкладчыкаў. Побач з маладымі калегамі і да гэтага часу працујуць ветэраны, тыя, хто быў першым, хто закладваў аснову сённяшняга дня універсітэта. Дзякую Вам, шаноўныя ветэраны, за шматгадовую плённую працу!

У ХХІ стагоддзе Грду ўваходзіць сучасны навучальны установай. Рэальннае жыцце ў складвае на плечы нашага універсітэта адказнасць за развіццё менавіта Гродзенскага рэгіёна. Тому універсітэт быў, ёсць і будзе імкнунца застацца буйнейшым рэгіональным цэнтрам навукі, адукацыі і культуры. Няма сумнення і ў тым, што ён стане адной з вядучых вну нашай краіны.

З юбілем вас, дарагі выкладчыкі, навукоўцы, аспіранты, магістранты, студэнты. Шчасця, здароўя, плёну і творчасці!

Рэктар Гродзенскага дзяржайнага універсітэта
С. МАСКЕВІЧ.

СЛАЎНЫ ШЛЯХ

Сёння Гродзенскі дзяржайны універсітэт імя Янкі Купалы - буйны навукова-адукацыйны цэнтр рэгіёну, міжнародна прызнаны універсітэт класічнага тыпу. Ён адзыгрывае адну з вядучых ролей у навуковым і грамадскапалітычным жыцці рэспублікі. Выпускнікі Грду вядомыя не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі. У вну атрымалі пушчу ў жыццё такія выдатныя людзі, як акадэмік НАН Рэспублікі Беларусь М.П. Касцюк, акадэмік АПН Л.М. Ціханаў, прафесары В.Н. Міхнюк, Ф.М. Янкоўскі, пісьменнікі Аляксей Карпюк, Данута Бічэль-Загнетава, Пятрусь Макала, заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь Алесь Белакоз.

Праславілі Беларусь выпускнікі Грду, алімпійская чэмпіёны па гімнастыцы - Алена Валчэцкая і Вольга Корбут, па штанзе - Аляксандар Курловіч, неаднаразовы чэмпіён Еўропы і прызёр свету па барацьбе Аляксандар Федарэнка, сярэбранны прызёр алімпіяды Пётр Пачынчук, чэмпіён універсіяды па плаванні Ірына Ларычава, футбаліст Сяргей Саладоўнікаў і інш.

Універсітэт - шматпрофільная вышэйшая навучальная ўстанова, у якой дзейнічаюць 10 факультэтаў: психалогіі і педагогікі, гісторыі і культуры, біялогіі і экалогії, фізічнай культуры, матэматычны, фізіка-тэхнічны, філагічны, юрдычны, эканомікі і кіравання, гуманітарны. Падрыхтоўка спецыялістаў праводзіцца па 31 спецыяльнасці на трох формах навучання: дзённай, вячэрній, завочнай - на бюджетнай і дагаворнай аснове. 4018 чалавек навучаюцца на гуманітарных спецыяльнасцях, у тым ліку правазнаўства - 1809, навуковая спецыяльнасці - 1536, педагогічныя - 2025, тэхнічныя - 203, эканамічныя - 459. Не-

абходна падкрэсліць, што ў гэтым пераліку не толькі класічныя спецыяльнасці, але і нестандартныя для універсітэта - гісторыя і культуралогія, вывучэнне замежных моваў і такіх дысцыплін, як лацінская, грэчаская і польская мовы. Агульная колькасць студэнтаў у 1997/98 навучальным годзе склала 8261 чалавек, з іх на дагаворнай аснове навучаўся 2679, дзённай форме навучання - 5260, вячэрній - 86, завочнай - 2915.

Ва універсітэце абаронена 39 доктарскіх і 200 кандыдацкіх дысертацый. І цяпер ва універсітэце праходзіць падрыхтоўку 137 аспірантаў, 50 магістратаў, 110 спашукальнікаў. З дактарантурой нараджаны ў дактарантуре вядучых вну Рэспублікі Беларусь.

З упэйненасцю можна сцвярджаць, што ў Грду склаўся шэраг навуковых школ, многія яго навуковыя супрацоўнікі з гонарам прадстаўляюць Беларусь за мяжою.

Пацярдкеннем міжнароднага признання Гродзенскага універсітэта з'яўляюцца цесныя сувязі з навучальными і навуковымі цэнтрамі Масквы, Санкт-Пецярбурга, Польшчы, Венгриі, Балгарыі, Чэхіі, Славакіі, ЗША, Францыі, Швецыі. Вучоныя універсітэта чытаюць лекцыі ў Расіі, Германіі, Польшчы, працаюць над сумеснымі навуковыми праектамі з калегамі з Вялікабрытаніі, Італіі, Францыі, Грэцыі.

ГІСТОРЫЯ УНІВЕРСІТЭТА Ў ЛІЧБАХ і ФАКТАХ

У адпаведнасці з Пастановай №209 СНК БССР «Абмерапрыемствах па арганізацыі народнай адукацыі ў заходніх абласцях Беларусі» ад 22 лютага 1940 г. быў створаны Гродзенскі настаўніцкі інстытут. На двух аддзяленнях - беларускай, рускай мовы і літаратуры і фізіка-матэматычным - рыхталіўся настаўнікі 5-7 класаў няпойманай сярэдняй школы. Тэрмін навучання складаў 2 гады.

ТЭЛЕГРАМА Ў НУМАР

Мілья, слáўныя, цудоўныя калегі-жанчыны, аспіранткі, студэнткі! Сардэчна вішуем вас з надыходзячымі святамі - Днём жанчын.

Будзьце заўсёды здаровымі, вясёлымі, шчырымі, каханымі, шчаслівымі. Няхай здзяйсняюцца ўсё ваши мары і задумкі, няхай над вашай галавой будзе чыстае неба, няхай заўсёды побач будзе надзеяна плячо.

РЭКТАРАТ,
ПРАФКОМ,
САВЕТ ВЕТЭРАНАЎ.

ЦИТАТА НОМЕРА:

«Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их вспомнить на склоне жизни».

Марк Аврелий.

ГРОДЗЕНСКАМУ ДЗЯРЖАУНАМУ УНІВЕРСІТЭТУ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ - 60 ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ...



Рэктар універсітэта,
прафесар Сяргей
Аляксандравіч МАСКЕВІЧ.



Першы прарэктар
універсітэта, дацэнт
Яўген Аляксеевіч РОЎБА.



Першы прарэктар па навучальна-выхаваўчай працы і сацыяльных пытаннях, прафесар Іван
Платонавіч МАРТЫНАУ.



Прарэктар
па навучальнай працы,
дацэнт Людміла
Васільеўна РЫЧКОВА.

Аляксандр Васільевіч Бадакоў нарадзіўся 23.02.1926 г. у в.Баха-раўка Раслаўльскага раёна Сма-ленскай вобласці ў сям'і сляян. 1943-48 гг. - студэнт Раслаўльскага чыгуначнага тэхнікума, брыгадзір па рамонту абсталя-вания завода імя Мяснікова ў г.Мінску. 1949-1955 гг. - сакратар камітэта камсамоластанцыі Мінск, загадчык аддзела Мінскага аблкома камсамола, першы сакратар Заводскага райкома кам-самола г.Мінска, другі сакратар Мінскага ГК ЛКСМБ, інструктар Мінскага ГК КПБ. 1955-58 гг. - аспірант Інстытута філософіі і права АН БССР. 1960 г. - старшы выкладчык, дацэнт МДПІ імя М.Горкага. 1960-62 гг. - інспектар Мінвуза БССР. 1962-73 гг. - загадчык кафедры філософіі МДПІ імя М.Горкага. 1973-94 гг. - рэктар Гродзенскага педінстытута імя Янкі Купалы, Гродзенскага дзяржуніверсітэта імя Янкі Купалы (з 1978 г.). Загадчык кафедры філософіі па сумышчаль-ніцтву. Кандыдат філософскіх навук (1958), дацэнт (1961), прафесар (1978). Заслужаны работнік вышэйшай школы БССР (1977), выдатнік асветы СССР і БССР.

Узнагароджаны знакам «За выдатны поспех у развіціі вышэйшай школы СССР», чатырма Ганаровымі Граматамі ВС БССР, медалямі, шэрагам ганаровых грамат і знакаў усе-саюзных і распубліканскіх грамадскіх арганізацый і міністэрстваў.

Аўтар калі 10 манаграфій і падручнікаў, больш за 100 навуковых працаў, навуковы кіраўнік пяці кандыдатаў навук.

З 1998 г. працуе ў Мінску. Працуе загадчыкам кафедры філософіі ва Універсітэце культуры.

Няпроста характарызаваць асобу прафесара Аляксандра Бадакова - стваральніка Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Нават знешнія дадзеныя рэктара аказвалі вялікі ўплыў на людзей, з якімі ён працаў. Шырокая сажань у плячах (пра такіх ка-жуюць - паўтара Івана!), магутная статная фігура, інтэлектуальны пранізлівы погляд глыбока пасаджаных вачэй, прыязная, на ўесь твар, усмешка. Калі да гэтага дадаць яшчэ бадакоўскую энцыклапедычнасць ведаў, важкі незрушальны аўтарытэт, здольнасць да ген-нерыравання ідэй і многія іншыя станоўчыя якасці - то гэта будуць толькі штыркі да партрэта Аляксандра Бадакова.

Асоба Бадакова і яго дзе-йнасць шматгранная. Увагі Бадакова хапала ўсім і ўсяму. На шырокіх плячах рэктара місцілася процьма пасад і



**ПОСТАЦІ ВНУ
СТВАРАЛЬНІК
УНІВЕРСІТЭТА
БАДАКОУ**
Віктар ТАРАНЦЕЙ,
прафесар

грамадскіх даручэнняў. Рэктар, загадчык кафедры, цудоўны лектар і прамоўца, кіраўнік абласнога таварыства «Веды», педагогічнага таварыства і інш., прадстаўнік ка-лектыву ў многіх мясцовых, распубліканскіх і саюзных структурах. Прадстаўніцтва і работа былі прыстонімі, рэктар усведамляў, што ён адлюстроўвае інтарэсы тых людзей, якіх любіць і цініць. Адпаведна, яны адказвалі адданасцю ідэям рэктара, прагнасцю да працы, наватарствам.

Выдатныя арганізаторскія здольнасці Аляксандра Бадакова, высокая кампетэнтнасць у многіх навуковых галінах, адданасць навуцы, умение знаходзіць паплечнікаў, пры-цягваць кіраўнікоў вобласці і распублікі да патрэб універсітэта зрабіці цуд. Былы неблагі педінстытут нястомна рухаўся наперад, ператвараючыся ў буйны навукова-метадычны цэнтр рэгіёну. У ка-лектыве паступова склалася атмасфера пошуку новага і рэалізацыі перадавых метадаў арганізацыі навучальнай, навуковай і выхаваўчай работы. У асобе Аляксандра Бадакова многія выкладчыкі і студэнты знайшли аднадумца ў вырашэнні надзённых пытанняў. Кожная цікавая ідэя праходзіла апрабацыю і ўкара-нялася, кожны творчы выкладчык і студэнт мог атрымаць падтрымку і магчымасці для навуковага і службовага росту.

Асаблівую ўвагу рэктар надаваў навукаму росту кадраў. За патэнціяльнімі дактарамі навук дыяказання ім любой дапамогі былі замаца-ваны прарэктары. Рэктар раздаваўся (толькі што не танца-ваў пры гэтым) кожнай абароненай кандыдацтвай або доктарскай дысертацыі. Вялізная праца была зроблена ў напрамку распрацоўкі новага пакалення навучальна-метадычнай документацыі, укараненінні тэхнічных сродкаў навучання.

Адкрываліся новыя спецыяльнасці і спецыялізацыі, абы якіх раней нельга было і ма-рыць - інжынера, міжнародная эканамічныя зносіны, правазнаўства і г.д. Пры гэтым (мы ўдзячны А.В.) захаваўся асноўны касцяк педагогаў і псіхолагаў як аснова для ўкаранення новых тэхналогій навучання.

Перыферыйны універсітэт актыўна ўключыўся ў выкананне заданняў Міністэрства абароны СССР. Творчыя ка-лектывы прафесараў Л.М.Ківача, С.С.Ануфрыва, М.М.Спор-ніка, дацэнта Б.А.Барыхіна і іншых выдавалі «кнагара» важкія навуковыя вынікі. Завяршылася або завяршалася стварэнне навуковых школ Л.М.Ківача, С.В.Кандрацевай, Н.Д.Бяспамятных, Я.Н.Мараша, Г.А.Зо-рына, І.В.Гушчына, А.І.Яроцкага, П.У.Сцяцко, В.М.Нікіцевіча і інш.

Шматразова рэктар тварыў дабро, часцей за ўсё без усялякай карысці для сябе. Многія з нас жывуць у добраўпарадкаваных кватэрах, якія (адзін Бог ведае, якім чынам!) «выбіваю» Аляксандра Бадакоў. Дзеци супрацоўнікі з благаслаўлення Бадакова атрымалі першайкасную ад-куацюю. У падтрымцы рэктар не дзяліў людзей па рангах, ён быў Бацькам усяго ка-лектыву. Нават яго наяўнасць на работе ў кабінече галоўнага корпуса адчывалася арганічна.


Асоба стваральніка універсітэта Аляксандра Бадакова - фігура яркая, адметная, за-хапляючая і здзіўляючая. Адным словам - гэта постаць і Чалавек з вялікай літары.

Паходня універсітэта, запаленая Бадаковым, знаходзіцца ў надзейных руках, а зерне, пасене на ім, дало добры ўраджай.

Дзякую Богу, і цяпер Вы «на-кані», Настаўнік!

З 60-мі ўгодкамі універ-сітэта! Шчасця ўсім!

ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ...



Праектар
па навуковай працы,
дацент Васіль Васільевіч
СІНЬКО.



Памочнік рэктара,
дацент Уладзімір
Максімавіч КАРЧЭУСКІ.



Дэкан гуманітарнага факультета,
дацент Таццяна Аляксееўна БАДЗЮКОВА
і намеснік дэканы Міхail Міхайлавіч
БАБРОЎНІК.

Я – ШЧАСЛІВЫ ЧАЛАВЕК...

Да 60-гадовага юбілею універсітета планавалася шмат цікавых і карысных спраў. У іх ліку - напісанне гісторычнага нарыса аб універсітэце. Спецыяльная камісія прыняла рашэнне аб выданні да юбілею кнігі «Гродзенскі ўніверсітэт імя Янкі Купалы», у якой адлюстраваны ўесь шлях вну пачынаючы з 22 лютага 1940 года і да сённяшніх дзён. Аўтары гэтай кнігі - вядомыя гісторыкі С.А.Габрусеўіч і І.П.Крэн. Гісторычны нарыс сам па сабе як жанр цікавы. Пішуць людзі, якія самі не адзін дзесятак гадоў працаўлі ў калектыве і самі стваралі, як кажуць, гісторыю ўніверсітэта. У дадатак - лёгкае пяро, добрае валоданне словам. І кніга аб універсітэце атрымала цудоўную.


Наш карэспандэнт сустрэўся з адным з аўтараў, прафесарам Іванам Платонавічам Крэнем.

- Іван Платонавіч, гісторычны нарыс пра ўніверсітэт - далёка не першая, і, спадзянемся, не апошняя Ваша кніга. А што папярэднічала ёй?

- Была даследчая работа, шмат публікаций, кніг - каля 250 работ, уключаючы артыкулы. А манаграфій, грамадска-палітычных кніг, гісторыка-еканамічных нарысаў, падручнікаў і навучальних дапаможнікаў, курсаў лекцый, метадычных дапаможнікаў, брошур, энцыклапедычных даўеднікаў, зборнікаў - каля трыццаці. Падрыхтаваны 1 магістр і 5 кандыдатаў навук.

- Кім Вы сябе больш адчуваеце: навукоўцам-гісторыкам, пісьменнікам ці педагогам, настаўнікам?

- Усё жыццё хадзеў быць настаўнікам. Можа, таму, што бацькі мае настаўнічалі. Яны не былі ў сённяшнім сэнсе настаў-



нікамі, але пэўны час вучылі сельскіх дзяцей. Бацька, Платон Андрэевіч, скончыў вучылішча настаўніцкай у Клецку, затым быў афіцэрам. Пісаў. Яго не стала ў 1962 годзе. У мінулым годзе выйшла ў свет яго кніга з прадмовай Васіля Быковіча. І я выбіраў паміж гісторыяй і літаратурай. Пісаў у юнацтве вершы. Лічу, што мне паішанцавала: скончыў гісторыка-філалагічны факультэт - самы лепшы, на мою думку. Вывучаў і літаратуру, і гісторыю. Добра вучыўся. Мог застацца ў аспірантуры. Але пaeaхай па накіраванні ў школу. Стаяў дырэктарам восьмігодкі, потым - сярэдняй школы, школы-інтэрната. Аспірантуру скончыў завочна. У 1967 годзе запрасілі ў педінстытут старшым выкладчыкам кафедры гісторыі СССР і БССР. З таго часу маё жыццё непарыўна звязана з універсітэтам. Хаця пэўны адразак часу працаўаў на партыйнай работе, усё ж адначасова выкладаў і ва ўніверсітэце.

- Часам выказваюцца нядобрыя слова альбо, наадварот, настальгія па тым камуністычным мінульым. Вас эта трывожыць?

- Я супраць агульнага ганьбання нашага мінулага. Было шмат станоўчага. Былі і памылкі. Гісторыя - эта гісторыя, нельга ад яе адракацца. Гэта цэлы этап жыцця. А ідэя сацыяльнай справядлівасці - неблагая ідэя. У плане асабістым я ні аб чым не шкадую. Работа сакратаром парткома, рэкторам універсітэта марксізму-ленінізму і намеснікам загадычніка Дома палітасветы - гэта работа з людзьмі, якая дае ні з чым не парадайныя вопыт. Гэты вопыт дапамагае і цяпер.

- Сёння Вы - вядомы чалавек, гісторык, па кнігах якога вучыцца новыя пакаленні. Пасада дэканы, загадчыка кафедры, навуковая даследаванні - гэта ўсё патрабуе шмат часу. І ўсё, здаецца, адбылося. А ці шчаслівый Вы ў асабістым жыцці?

- Я - шчаслівы чалавек. Справады, мяне пастаянна звойважалі, я, як кажуць, уесь час рос. І у сям'і ўсё склалася добра. Ажаніўся яшчэ будучы студэнтам апошняга курса. Сын і дачка ўжо даўно жывуць сваімі сем'ямі, яны знайшли свае месцы ў жыцці. Маєм двух унукаў і дзве ўнучкі. Толькі адно азмроўвало: было б у сям'і троє дзяцей. Але яшчэ ў радзільнім доме наша немаўлятка, якое з'явілася на свет на першамайскіе свята, медыкі не змаглі выратаваць. І той боль ад страты дзяціці - на ўсё жыццё. А так - ніякай крыўды на лёс няма...

- Што Вы можаце сказаць пра ўніверсітэт?

- Сёння, калі мы адзначаем 60-гаддзе нашай навучальнай установы, аглядаемся на пройдзены шлях. І бачым, што ён, гэты шлях, быў не такі ўжо лёгкі. Але плённы. Яшчэ калі пісаўся гісторычны нарыс пра ўніверсітэт, адзначаў, якое значэнне для

рэгіёну мае ГрДУ. Няма, бадай, такай школы ў вобласці, дзе б ні працавалі нашыя выпускнікі. Ёсьць яны і на прадпрыемствах, ва ўстановах. А колькі вядомых на ўсю краіну людзей выйшлі з гэтых сцен! Радуе, што гэта - вынік нашай працы, яе плён. А як разрасліся факультэты! Сёння толькі на факультэце гісторыі і культуры вучыцца 751 студэнт. З выкладчыкамі і персаналам - да тысяч чалавек. Вялікія колектывы. Але дружны, зладжаны, здольны вырашаць складаныя задачы. Да і ўніверсітэту з целым сёння набыў імідж навучальнай установы класічнага тыпу, рэгіянальнага цэнтра адукацыі і навукі. Мы пазбуйліваміся правінцыяльнасці, нас ведаюць у блізкім і далёкім замежжы, з намі супрацоўнічаюць калегі з іншых краін. Універсітэт бесперапынна расце і развіваецца. Хочацца пажадаць, каб гэтыя працэсы не спыняюцца ніколі...

Гутарку вяла Л.ДАНІЛАВА.

ГІСТОРЫЯ УНІВЕРСІТЭТА Ў ЛІЧБАХ І ФАКТАХ

Заняткі ў настаўніцкім інстытуце пачаліся 7 сакавіка 1940 года. Першыя студэнты - 360 юнакоў і дзяўчат, пераважна дзеци мясцовых рабочых і сялян, запоўнілі аудыторыі асноўнага навучальнага корпуса, пабудаванага яшчэ ў 1884 годзе для Марыінскай жаночай гімназіі. Тут было 6 вялікіх аудыторый, 4 кабінеты, актавая і фізкультурная залы, бібліятэка і студэнцкая чытальня зала, а таксама кватэрны чатырох выкладчыкаў.

**ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ,
КАКИМИ МЫ БЫЛИ...**



Вучоны сакратар
Савета універсітета, дацэнт
Тамара Канстанцінаўна
КАМАРОВА.



Дэкан юрыдычнага
факультета, дацэнт Іосіф
Іванавіч ВЯЛЕНТА.



Дэкан
філалагічнага факультета,
дацэнт Віталь Казіміравіч
ЦАРЛЮКЕВІЧ.



Дэкан матэматычнага
факультета, дацэнт Валерый
Канстанцінавіч БОЙКА.

УСПАМІНАМІ ДЗЕЛЯЦЦА ВЕТЭРАНЫ **НАШ ПЕРШЫ, ПАСЛЯВАЕННЫ**

А.РАГОЙША,
выпускнік педінстытута 1948 года



Антон Іосіфавіч Рагойша нарадзіўся 25 студзеня 1925 года ў вёсцы Пярэжары Валожынскага раёна Мінскай вобласці. У 1944 годзе паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, які скончыў у 1948 годзе. Працаў настаўнікам сярэдняй школы г. Масты (1948-1950) і сярэдняй школы містэчка Ражанка Шчучынскага раёна (1950-1955 г.). Вучыўся ў аспірантуре на матэматычным факультэце Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя М. Горкага (1955-1958 г.). Старшы выкладчык матэматыкі (1958-1999 г.). У 1960-1975 гадах - дэкан факультета педагогікі і методыкі пачатковага навучання. Сёлета адзначаў 75-гадовы юбілей. Зарас - на заслужаным адпачынку.

У 1944 годзе, калі я паступаў на фізіка-матэматычны факультэт, не думаў і не загадваў, што Гродзенскі педагогічны інстытут, становішча якога ўніверсітэт, стане майм лёсам, майм жыццём. Мне здаецца, што тады ўсё адбылося выпадкова. Я паехаў у Мінск з намерам паступіць куды-небудзь вучыцца. Купіў газету «Звязда» і ўбачыў аб'яву: «Гродзенскі педагогічны інстытут аб'яўляе дадатковы набор і.г.д.» У аб'яве паведамлялася, што студэнты забяспечваюцца інтэрнатам і трохразовым харчаваннем. Апошніе і было рашающим фактам.

Няцяжка ўяўіць, як жылося, калі яшча ішла вайна, а там, дзе яна прыйшла, уся гаспадарка была разбуранай.

Ці ж спрайдзілася тое трохразовое харчаванне? Унейкай ступені спрайдзілася. Інстытуту аддалі падсобную гаспадарку Лікаўку. Студэнты ездзілі туды на работу. Маглі крыху і зарабляць. Працаўала студэнцкая стaloўка. На першым і другім курсах ўсё ж цяжкавата даводзілася. Але радавала тое, што мы сталі студэнтамі, паступілі ў інстытут. І бытавыя цяжкасці адыходзілі на другі план. А паступалі з рознымі дакументамі - польскімі, савецкімі, акупацыйнымі. Здавалі экзамены - па матэматыцы, фізіцы, географії пісалі дыктоўку на рускай і беларускай мовах.

На трэцім курсе пайшоў я на практику ў школу. Там настаўніца парыла мне рыхтаваць па матэматыцы адну дзяўчынку - сямікласніцу з заможнай сям'і. Я праводзіў заняткі 2 разы на тыдзень. Пасля гэтага яна атрымлівала пяцёркі. Варта

пасяліліся два адметныя чалавекі - Дзмітрый Максімавіч Захарэнка і Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі. Захарэнка прыйшоў з фронту, у пагонах, у афіцэрскім аблундзіраванні, а Янкоўскі - з партызанам. У абедвух лёс быў складаны. Захарэнка працаў настаяцькам кафедры педагогікі, стаў кандыдатам педагогічных навук. Рана, ва ўзросце 55 гадоў, пайшоў з жыцця. А Ф.М. Янкоўскі ўдзельнічаў яшчэ ў фінскай вайне, быў там паранены ў плячу, рука ў яго вісела. Меў сям'ю - жонку і дачку. Калі пайшоў у партызаны, нехта выдаў яго блізкіх, іх пакаралі. У партызанах ён быў начальнікам разведкі. І ў гэтага чалавека пасля вайны хапіла мужнасці і сілы скончыц інстытут, аспірантуру пры Мінскім педагогічным інстытуте, абараніць кандыдатскую і доктарскую дысертацыю. Працаў да апошняга загадчыкам кафедры беларускай філалогіі Мінскага педагогічнага інстытута. Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, доктар філалагічных навук, член Саюза пісьменнікаў Беларусь, напісаў больш за 20 кніг. У мене ёсьць бібліятэчка яго работ. Няма ўжо яго, пахаваны на Маскоўскіх могілках у Мінску.

Працаўала ўжо электрастанцыя, але яна часта адключалася. У складзе былі трафейныя японскія свечкі. Прывезлі іх і вучыліся. Сапраўднай проблемай былі падручнікі. Іх не хапала. У сакавіку прывезлі шмат літаратур - падарунак ад вонкі, якія не былі пад акупацыйнай, - з Москвы, Ленінграда. Нас мабілізавалі грузіць кнігі з вагона і адправіць у бібліятэку. Кожны падрабаў сабе неабходную літаратуру, зарэгістраваў у бібліятэцы. Во, тады ўжо была жытуха! Якраз перад сесіяй гэтага было. Як падрыхтаваўся я па тых падручніках, дык, жартавалі, лепей, як Руікінд да лекцій. На экзамене трапіла мне самая складаная тэарэма. Я ўсё адказаў, я Яку љосіфавіч як засміеца! Я думаў, што нешта не так. А выкладчык кажа:

- Я рады!

Хачу сказаць пра выкладчыка. Яку љосіфавіч Руікінд выкладаў усе матэматычныя дысцыпліны, Клайдзія Аляксееўна Акімава - усе фізічныя. У 1945 годзе з фронту прыйшоў Нікіфар Дзмітрыевіч Бяспамятных, вельмі паважаны чалавек, сапраўдны педагог. Яму адвалі пакойчык у старым корпусе. А тады, заўважу, выкладчыкі і студэнты былі калегамі. Мы дапамаглі яму занесці няхітры скарб у пакой, а ён нас потым частаваў салдацкімі сухарамі.

Пачалі прыбываць студэнты-фронтавікі. Са мной у пакой

была студэнтка сталаўка на вуглу вуліц Ажэшкі і Сацыялістычнай - прыкладна там, дзе цяпер будынак аблвыканкоса. Тады нас кармілі так: на першое быў суп з фасоллю, на другое - гарнір з фасолі з рыбай. Дык тая фасоль так прыголасіла, што да гэтай пары не люблю яе. А тады мы прызычыліся па чарзе варыць суп у пакой інтэрната. Той, у каго апошняя лекцыя была не настолькі важнай, ішоў раней з заняткай гатаваць страву. Такога дзяжуранага па пакой месца называлі «жонкай».

Азіраючыся на пройдзены шлях, я з радасцю адзначаю, што мне пашчасціла вучыцца і працаўаць побач з цудоўнымі людзьмі. Вакол мяне зайдёды былі добрыя людзі. Ніхто мяне ніколі не пакрыўдзіў. І ў асабістым жыцці ўсё склалася. Мая Марыя Іванаўна - настаўніца беларускай мовы, філолаг. Дома размаўляем толькі па беларуску. Маєм двух сыноў. Яны - хімікі, жывуць у Мінску, працујуць у БДУ. Шануюць бацьку. Радуюць і ўнукі. Жыццё працягваецца...

ДА 70-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ

5 сакавіка - 70 гадоў слынаму беларускаму вучонаму лінгвісту, нашаму калегу, прафесару, доктару філалагічных навук Паўлу Уладзіміравічу Сцяцко.

Нарадзіўся П.У.Сцяцко ў вёсцы Грабава Зэльвенскага раёна. З пяці гадоў пайшоў у школу. У хлопчыка выявіліся незвычайнія здольнасці да навучання. Так, першы і другі класы ён скончыў за год, з трэцяга перайшоў адразу ў пяты, а потым у сёмы клас. Пасля сканчэння сямігодкі паступіў у Ваўкавыскай педагогічнай вучылішча. Скончыў яго на выдатна і без экзамену быў зачытаны ў Гродзенскі педагагічны інстытут на фізікаматэматычным факультэт. Праз два месяцы, пераканаўшыся, што зрабіў памылку ў выбары спецыяльнасці, перавёўся на літаратурны факультэт. Праз некалькі гадоў выпускніка з дыпломам выдатніка пакідаюць працаўца выкладчыкам на кафедры беларускай і рускай мовай. Затым была аспірантура. Напісанне кандыдацкай дысертацыі за паўтары гады і паспяховая яе абарона ў 1962 годзе. Праца на пасадзе дацэнта, прафесара, загадчыка кафедры ў Мінскім педагагічным інстытуце, у Гомельскім дзяржаўным універсітэце. Для сараднага грамадзяніна-патрыёта дарагі кожны куточак роднай Беларусі, але наймінейшы той, дзе нарадзіўся, дзе пачынаўся самастойны жыццёвый шлях. Гродзеншчына прыцягвала, вабіла, клікала да сябе. І вось у 1990 годзе збываецца мара. Эктор Гродзенскага універсітэта запрашае былога выпускніка гэтай вну на працу. П.У.Сцяцко актыўна ўключыўся ў навукова-педагагічную дзейнасць. Стварае кафедру беларускай культуры, а затым, з адкрыццём факультета беларускай філалогіі і культуры, - кафедру мовазнаўства (беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства), якую ўзначальвае і сёння.

За сваё працоўнае жыццё П.У.Сцяцко падрыхтаваў тысічы спецыялістаў-філолагаў, настаўнікаў беларускай і рускай мовай і літаратур, выкладчыкаў вышэйшай школы.

Выключна вялікія дасягненні П.У.Сцяцко ў сферы навукі. На раҳунку вучонага больш за 360 апублікованых працаў, з іх 5 манаграфій, 5



ЖЫЦЦЁ, ПРЫСВЕЧАНАЕ НАВУЦЫ

слоўнікаў, 18 навучальных дапаможнікаў і падручнікаў для вну і сярэдніх спецыяльных навучальных установаў, 6 брашураў. Кола навуковых інтарэсаў даследчыка шырокое, разнастайнае. Гэта словаўтварэнне дыялектнай і літаратурнай беларускай мовы, словаўтваральныя сувязі славянскіх моваў, лексікалогія, дыялекталогія, этнамалогія, лінгвістычная тэрміналогія, фаналогія, граматыка сучаснай беларускай літаратурнай мовы, мова мастацкіх твораў, культура літаратурнай мовы, методыка выкладання беларускай мовы ў вну. У апошнія дзесяцігоддзе П.У.Сцяцко актыўна распрацоўвае пытанні культуры маўлення і нармавання беларускай літаратурнай мовы. Апублікаваў больш за сто працаў, сярод якіх навучальная дапаможнікі: «Праблемы нормы, культуры мовы» (Гродна: ГрДУ, 1998. - 294 с.), «Праблемы лексічнага нармавання беларускай мовы» (Гродна: ГрДУ, 1999. - 232 с.). Яны атрымалі высокую ацэнку ў навуковым асяроддзі, у беларускім грамадстве. Як было адзначана ў адным аўтарытэтным часопісе, П.У. Сцяцко распрацаваў праект удасканалення беларускай літаратурнай мовы.

Многа сіл П.У.Сцяцко аддае і арганізації навуковай справы. У Гродзенскім універсітэце ён стаў распрацоўшчыкам і кіраўніком такіх навуковых тэмпі, як «Культура Гродзеншчыны», «Праблемы ўдасканалення структуры лексічных

адзінак беларускай літаратурнай мовы», «Лексіка і словаўтварэнне гаворак Гродзеншчыны», «Праблемы беларускай тэрміналогіі» і інш., па якіх апублікавана і падрыхтавана да друку калі дзесятка манаграфіяў, слоўнік, навучальных дапаможнікаў. П.У.Сцяцко - заснавальнік, рэдактар навуковага альманаха «Гарадзенскія запісы. Старонкі гісторыі і культуры» (ажыццёўлена 3 выпускі), вакол якога згуртаваліся лепшыя гуманітарыі нашага універсітэта і г.Гродна. На працягу шэрагу гадоў П.У. Сцяцко ўваходзіць у склад рэдкалегіяў перыядычных выданняў «Рускій язык», «Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта», «Роднае слова», «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы», у склад Рэспубліканскай тэрміналагічнай камісіі пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь.

З асаблівай адказнасцю П.У.Сцяцко ставіцца да падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў. Па-башкоўску, з клопатам і ўвагай дапамагае сваім аспірантам, супольнікам кафедры. Пад яго кіраўніцтвам напісана і абаронена 8 кандыдацкіх дысертацыяў, на падыходзе яшчэ некалькі абанонаў.

У сваё 70 гадоў П.У.Сцяцко не страціў уласцівай яму юнацкай актыўнасці, энергічнасці, неабыякавасці да розных службовых, грамадскіх проблем. На факультэцкім і універсітэцкім узроўнях ён не адседжваеца ў цяньку, часта выступае з парадамі, прапановамі, і да іх прыслухаўся, бо яны вартыя ўвагі, канструктыўныя, дзелявавыя. На старонках газетаў і часопісаў, калі гаворка заходзіць пра лёс роднай мовы, яе чысціню і годнасць, П.У. Сцяцко часта бывае палемічны, нават бескампрамісны. Ён упэўнена робіць свою справу дзеля сёnnяшніага і наступных пакаленняў.

Пажадаём Паўлу Уладзіміравічу і далей не траціць актыўнага жыццёвага тэмпу! Здароўя, новых творчых здзяйсненняў на карысць людзям, дзеля росквіту роднай мовы ў мілай Беларусі!

М.ДАНІЛОВІЧ,
вядучы навуковы
супрацоўнік НДС
Гродзенскага дзяржаўнага
універсітэта
імя Янкі Купалы.

ЧТОБЫ ВСПОМИНИТЬ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ...



Дэкан факультэта псіхалогіі і педагогікі, прафесар Віктар Пятровіч ТАРАНЦЕЙ.



Дэкан фізіка-тэхнічнага факультэта, дацэнт Генадзь Аляксеевіч ГАЧКО.



Дэкан факультэта біялогіі і экалогіі, дацэнт Галіна Ягораўна МІНЮК.



Дэкан факультэта эканомікі і кіравання, дацэнт Юрый Эдуардавіч БІАЛЬХ.

Гімн універсітета

Слова Л.ДАНИЛАВАЙ, музика У.ТКАЧЕНКІ

ГІСТОРЫЯ УНІВЕРСІТЭТА У ЛІЧБАХ і ФАКТАХ

У першым пасля вызвалення ад фашисты аду навучальным годзе (1944-1945) навукова-педагагічны штат Гродзенскага педагогічнага інстытуту меў 6 старых выкладчыкаў і 4 асістэнты і выкладчыкі. Па сумяшчальніцтве працаўалі 10 выкладчыкаў, сярод якіх 3 былі кандыдатамі навук.

З кожным годам павялічвалася колькасць студэнтаў - выхадцаў з заходніх рэгіёнаў. Калі ў 1946/47 навучальным годзе было толькі 119 студэнтаў з мясцовага насельніцтва, то ў 1950/51 навучальным годзе іх налічвалася ўжо 347.

У адпаведнасці з Загадам Усесаюзнага камітэта па спраўах вышэйшай школы пры СНК ССР ад 13 чэрвеня 1945 г. для ўдзельнікаў вайны былі ўстаноўлены пэўныя льготы. Да пачатку 1945/46 навучальнага года сярод студэнтаў Гродзенскага педагогічнага інстытуту налічвалася 36 інвалідаў вайны і дэмабілізаваных з Чырвонай Арміі.

У 1954 годзе адкрываецца гісторычны факультэт. Факультэт замежных мовай пераводзіцца ў Мінскі дзяржаўны педагогічны інстытут замежных мовай. Загадам Міністэрства асветы БССР ад 18 каstryчніка 1956 года ў інстытуце ствараюцца новыя факультэты: гісторыка-філалагічны з аддзяленнямі гісторыі і рускай мовы і літаратуры, гісторыі і беларускай мовы і літаратуры і фізіка-матэматычны.

Важным паказчыкам развіцця інстытута з'яўляецца рост навукова-педагагічнай кваліфікацыі выкладчыкаў. У перыяд з 1949 па 1959 гады колькасць кандыдатаў навук вырасла з 9 да 19 чалавек. Іх удзельная вага ў агульнай колькасці навукова-педагагічнага персаналу інстытута (67 чалавек) была невысокай - 28 працэнтаў. Над кандыдаткімі дысертациямі працаўлі 23 выкладчыкі.

На прагціу 1945-1960 гадоў выкладчыкамі інстытута былі абаронены 22 кандыдаткі дысертаций, выпушчана 7 зборнікай «Научных записок», 5 манаграфій, больш за 150 навуковых артыкулаў.

У 1959/60 навучальным годзе ў Гродзенскім педінстытуце налічвалася 543 выпускнікі сярэдніх школ, што складала 76,4 працэнта ад агульнай колькасці студэнтаў. З іх 86 чалавек скончылі сярэднюю школу ў 1959 г. У 1959 годзе жыхары заходніх рэгіёнаў склалі 95 працэнтаў ад агульнай колькасці студэнтаў інстытута.

Напярэдадні святкавання 60-годдзя універсітэта завяршыўся конкурс на лепшы тэкст пісмена-універсітэта, які быў абліжены языком які ў студэнті мінлага года. На жаль, за ўесь час у конкурсную камісію паступілі ўсяго некалькі варыянтаў тэксту. Запамінальны тэксты аўтараў рэдактара газеты «Гродзенскі ўніверсітэт» Л.Данілавай і выкладчыка-стажара філалагічнага факультэта А.Мацівіла.

Мы выбрали найблізьшы трапны і сансоўны. Мясцовы камітэт У.Ткачэнка стварыў да слоў гімна добру музыку. Усё разам гучыць прывабна і слухацца з задавальненнем, у чым можна будзе ўпэўніцца на ўрочышчах 3 і 4 сакавіка. Застаецца толькі адзначыць, што далёка не кожная вну Беларусі мае свой гімн. Выказываем узячыніцца аўтарам гімна Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта Л.Данілавай і У.Ткачэнка і публікуем канчатковую адрэдагавану тэкст гімна.

Конкурсная камісія.

Дзе сівия нёманская хвалі,
Дзе каштанай буйны
першацвет,
Там стаіць пад іменем Купалы
Храм навукі - універсітэт.

Прыпей:

Для нас навука ёсьць святое,
Для нас адкрыцца цэлы свет,
Мы сталі дружнаю сям'ёю -
Дацэнт, прафесар
і студэнт.
Верым мы, што збудзеца
і ў Гродне
Найшаслівейшы з купальскіх
сноў.
Працаўаць для Беларусі
роднай -

Гонар яе дочак і сыноў.
Прыпей

Мэта - веды, творча гарэнне,
Кожны ў сэрцы мае свой праект,
Да вучобы, да свята
імкненне -
Вось такі ён, сённяшні
студэнт.


Прыпей

Дык чакай нас,
родная дзяржава!
Нам твой лёс ствараць
і будаваць,
І пад светлым іменем Купалы
Нам прэстыж навукі падымаць.

Прыпей

ВОСПОМИНАНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ ВЕТЕРАНЫ ПОМОГАЮТ ФІЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

О. СМОЛЯКОВ,
старший преподаватель кафедры физвоспитания



див в предварительных соревнованиях сборные команды пединститутов Бреста, Витебска и Могилева, вышли в финал, и нашими соперниками стали сборные Гомельского пединститута, где уже был факультет физвоспитания.

Студенческое спартобщество «Буревестник» решило финалы провести в Гомеле. Я, заведующий кафедрой физвоспитания В.Пинчук и четыре команды приехали в Гомель ночью. Нас никто не встретил, и нам самим пришлось отыскивать место отдыха - общежитие пединститута. К четырем утра нас разместили, а начало игры было назначено на 11.00. Позже декан факультета физвоспитания Д.Волков нам сказал, что накануне с цветами встретили мозырян, и они проиграли четырьмя командами. Мы ему ответили, что наши ребята приехали не проигрывать, а выигрывать.

И вот первыми на площадку вышли волейболистки, ведомые капитаном команды Р.Шейн. Без особого труда наши девчата обыграли гомельчанок 3:1, затем в трех партиях ребята-волейболисты праздновали победу. Особенно выделялись на площадке В.Родинов и Л.Гофмеклер - в последствии преподаватели нашего вуза, В.Князев - ныне заслуженный тренер СССР, Е.Семенович - ныне заместитель директора ГПТУ, и другие. На играх присутствовали все руководители Гомельского пединститута. А когда и на баскетбольных площадках в двух встречах гомельчане потерпели фиаско, все руковод-

ство покинуло спортивный городок. С оркестром встречали в Гродно победителей республиканского первенства.

А в начале семидесятых годов сборная команда гимнасток пединститута завоевала I место в республиканском первенстве и получила право участвовать во всесоюзной универсиаде. Соревнования проходили в Петергофе, в новом спорткомплексе Ленинградского университета. В турнире принимали участие сборные команды союзных республик и команды институтов физкультуры. Руководство турнира никак не могло понять, что за команда из Белоруссии, из Гродно. Называли нас и «Грозный», и «Минск», и только на третий день соревнований на табло загорелось название - Гродненский пединститут. В команде выступали студентки начфака Я.Войтковская, В.Полуянич, Г.Чесновская и О.Кныш (физмат). Наши девушки вошли в десятку сильнейших команд, заняв десятое место, оставив позади многие команды институтов физкультуры. А Валя Полуянич была четвёртой среди кандидатов в мастера.

Это только два соревнования из многих, в которых мне приходилось участвовать в роли тренера, представителя команды или судьи. Любовь к спорту и физической культуре помогла мне до сих пор находиться в строю и продолжать большое государственное дело - улучшать физическое развитие нашего студенчества.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ ЭЛЕКТРОННОЕ СЕРДЦЕ УНИВЕРСИТЕТА

Н. ХАРУК,
начальник вычислительного центра



Процесс внедрения и эксплуатации вычислительной техники в университете начался в январе 1976 года. Первой была вычислительная машина "Минск-2". Осваивали ее под руководством Константина Петровича Яговдика, ныне старшего преподавателя кафедры информатики и вычислительной техники.

В сентябре 1988 года был создан вычислительный центр, который обслуживает более 450 компьютеров и 40 копировальных аппаратов. Сегодня в вычислительном центре работают 40 человек, перед которыми стоят следующие задачи: обеспечение учебного процесса (лабораторные занятия, курсовое и дипломное проектирование, производственная практика, самоподготовка) средствами вычислительной техники; техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной и копировальной техники; прокладка ЛВС в корпусах университета; материально-техническое снабжение средств вычислительной техники; приобретение, адаптация, сопровождение программных средств, необходимых для работы всем подразделениям университета; антивирусная поддержка; проектирование, разработка, внедрение и сопровождение задач АСУ университета; разработка мультимедийных обучающих программ и внедрение технологий мультимедиа в учебный процесс.

За последние годы ВЦ сделано многое. Учебный процесс обеспечен ресурсами вычислительной техники и программными средствами. Установлена локальная вычислительная сеть (ЛВС), к которой подключено более 250 компьютеров. У студентов и преподавателей появилась возможность выхода в Internet. Создана WEB-страница (ее электронный адрес - www.grsu.grodno.by), на

которой располагается текущая информация университета. 270 сотрудников и преподавателей университета пользуются услугами электронной почты.

Разработаны и внедрены в учебный процесс электронные учебники по старославянскому языку, по древнегреческой мифологии, снят фильм о Гродненском госуниверситете, сделан компакт-диск по Гродненскому региону, созданы совместно с Гродненской студией телевидения программы об университете, произведены



...Но все это невозможно было бы сделать без профессионалов, мастеров своего дела, таких, как ведущий инженер-электроник В.К.Мингинович, ведущий инженер-электроник Е.В.Олизарович, инженер-программист 1 категории И.Н.Степина, ведущий инженер-программист И.В.Ярошевич, ведущий инженер-программист А.И.Жукевич, инженер программист 2 категории М.Я.Кошлюнова и других сотрудников. Задачи, стоящие перед коллективом ВЦ в 2000 году,



съемка и монтаж комплекса учебных видеофильмов по истории физики.

Ведется постоянная обработка статистических и социологических данных, проводимых университетом, диагностика и лечение программных средств и электронных документов от электронных вирусов.

Постоянно сопровождаются и внедряются новые программные средства, обеспечивающие более высокую эффективность работы отделов университета: отдела кадров, бухгалтерии, планово-экономического отдела, сектора платного образования, учебного отдела, библиотеки, деканатов, приемной комиссии.

таковы: планирование и установка ЛВС в корпусах по ул. Захарова, ул. Ленина, завершение работ в корпусе по ул. Доватора, интегрирование ЛВС корпусов в корпоративную оптоволоконную сеть по мере подключения оптофика; разработка и внедрение АСУ "Учебный отдел", "Деканат", "Наука" в рамках АСУ "Университет"; создание комплекса мультимедийных курсов по международному праву, истории, филологическим дисциплинам.

Коллектив ВЦ благодарит руководство университета за помощь и поддержку в работе и поздравляет сотрудников, преподавателей и студентов с 60-летием нашего учебного заведения.

ГІСТОРЫЯ УНІВЕРСІТЭТА У ЛІЧБАХ і ФАКТАХ

◆ У 1957 годзе Гродзенская дзяржаўнаму педагогічнаму інстытуту за вялікі ўклад у развіццё адукацыі і культуры было прысвоена імя Янкі Купалы. У 1959 г. інстытут адзначаў 20-гадовы юбілей.

◆ Тром выпускнікам інстытута на той час было прысвоена званне заслужанага настаўніка БССР. Ордэн Леніна быў ўзнагароджаны трох выпускніка інстытута, Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга - 8, ордэнам «Знак Пашаны» - 15, медалём «За працоўную доблесць» - 20. Ганаровай Граматай Прэзідымума Вярхоўнага Савета БССР быў ўзнагароджаны 9 чалавек, значком «Выдатнік народнай адукацыі» - 47, Граматамі Міністэрства асветы БССР - 21 выпускнік.

◆ У 1964 г. у інстытуце быў створаны біёлага-хімічны факультэт, але ў 1970 годзе набор на гэты факультэт быў спынены. У 1967 г. на базе гісторыка-філалагічнага факультэта быў створаны са-мастайны факультэт: філалагічны і гісторыка-педагагічны, які даваў настаўнікам дадатковую спецыяльнасць метадысту па выхаваўчай работе.

◆ З 1969 г. пачало сваю работу падрыхтоўчое аддзяленне. У 1972 г. у інстытуце быў адкрыты музычна-педагагічны факультэт.

◆ Адкрыццё 20 лістапада 1969 г. у інстытуце аспірантуры дало можыцасць рыхтаваць кадры для навуковай і выкладчыцкай дзейнасці па спецыяльнасцях: матэматычны аналіз, дыферэнцыяльны інтэгральны ўраўненні, гісторыя СССР, методыка выкладання матэматыкі, беларуская мова.

◆ З 1964 па 1974 г. колькасць студэнтаў павялічылася з 1327 да 3897 чалавек, выкладчыкаў - з 65 да 207 чалавек. У пачатку 1973/74 наўчальнага года ў складзе выкладчыкаў было ўжо 3 докторы і 62 кандыдаты навук.

◆ Усяго з 1944 па 1971 г. Гродзенскі дзяржаўны педагогічны інстытут імя Янкі Купалы падрыхтаваў 9848 спецыялісту. Да канца 1970-х гадоў ён стаў адным з вядучых рэгіональных вну Беларусі.

◆ У 1972 г. інстытут быў узнагароджаны юбілейнай Ганаровай Граматай ЦК КПБ, Прэзідымума Вярхоўнага Савета БССР, Савета Міністэрства БССР і Белсаўпрофа ў сувязі з 50-годдзем утварэння СССР.

ВІНШАВАЛЬНАЯ ПАШТОУКА

Рэктарат, прафром, савет ветэранаў віншуюць юбілеем і жадаюць моцнага здароўя, шчасця, дабраўту, поспеху юбілярам. Нагадваю, калі і како можна павіншаваць.

1 сакавіка - Ларысу Пятроўну САКАЛОВУ - выкладчыку кафедры англійскай мовы.

4 сакавіка - Наталлю

Барысаўну ЖУРАЎЛЁВУ - дацэнта кафедры культурылогії.

5 сакавіка - Паўла Уладзіміравіча СЦЯЦКО - загадчыку кафедры беларускай мовы і тэарэтычнага мовазнаўства.

8 сакавіка - Сяргея Захаравіча ПІХУНА - вартаўніка навучальнага корпуса №1.

9 сакавіка - Аляксандра Мікалаевіча БЕЛЕНЬКАГА - выхавацеля інтэрната №4.

18 сакавіка - Галіну Яўгенаўну ЖУК - лабаранта I катэгорыі кафедры дыферэнцыяльных ураўненняў.

22 сакавіка - Франца Віктаравіча ГІНТАУТА - пенсіянера.

25 сакавіка - Гелену Станіславаўну САПЕШКА - вартаўніка навучальнага корпуса №5.

29 сакавіка - Марью Мікалаеўну ЗАРЭМБА - прыбалтшышу інтэрната №3.

СВЯТОЧНАЯ АФІША

2 сакавіка

Чытанні, прысвечаныя гісторыі развіцця ўніверсітэта (выступленне выкладчыкаў, студэнтаў і наўчэнцаў школ). Згодна з праграмай. Актавая зала галоўнага корпуса.

Падвядзенне вынікаў і заахвачванне ўдзельнікаў конкурса, прысвяченага гісторыі развіцця адукацыі на Гродзеншчыне. Дні науکі, прысвячаныя 60-годдзю ўніверсітэта.

Згодна з праграмай. Актавая зала галоўнага корпуса ўніверсітэта.

3 сакавіка

Спаборніцтва па тэнісу паміж выкладчыкамі ўніверсітэта і іншых вну.

10.00. Спартзала па вул. Захараўа, 32.

Выставка, прысвячаная 60-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.

14.00 - 14.20. Актавая зала па вул. Леніна.

Деманстрацыя кінафільма аб Гродзенскім дзяржаўным ўніверсітэце імя Янкі Купалы.

14.20 - 15.00. Актавая зала па вул. Леніна.

Пашыранае пасяджэнне Савета ўніверсітэта.

15.00. Актавая зала па вул. Леніна.

Канцэрт мастацкай самадзеянасці ўніверсітэта.

17.00. Актавая зала па вул. Леніна.

4 сакавіка

Канцэрт артыстаў для выпускнікоў ГрДУ, студэнтаў і гасцей.

10.00 - 13.00. Лядовы палац спорту.

Матчавая сутрэча па грека-рымскай барацьбе «Зборная Беларусь».

14.00 - 15.00. Спартзала галоўнага корпуса.

Презентация ўніверсітэта. Агляд выставы.

15.30 - 16.00. Галоўны корпус.

Урачысты сход, прысвячаны 60-годдзю ГрДУ імя Янкі Купалы.

16.00. Актавая зала галоўнага корпуса.

Канцэрт мастацкай самадзеянасці.

17.00 - 18.30. Актавая зала галоўнага корпуса.

7 сакавіка

Вечарына, прысвячаная Дню жанчын. Выступленне камернага аркестра пад кірауніцтвам У.М.Борматава.

16.30. Актавая зала ўніверсітэта.

Аўтары надрукаваных матэрыялаў адказваюць за падбор і дакладнасць прыведзеных фактаў, цытат, эканамічных даных, асбістых імян, географічных называў і іншай інформацыі, а таксама за тое, каб у матэрыялах не быў прымілвалася даных, якія не паддаюцца адкрытай публікацыі. Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку абліковання, не падзяляючы пункту гледжання аўтара.

Наш адрес: 230023, г.Гродна,
вул. Ажэшкі, 22, пакой 228. Тел. 72-08-17.

ГІСТОРЫЯ УНІВЕРСІТЭТА Ў ЛІЧБАХ І ФАКТАХ

Пастановай Савета Міністрай СССР ад 24 чэрвеня 1977 г. пад №564 інстытут быў пераўтвораны ў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт. Эта быў трэці ў рэспубліцы і 65-ы ў СССР ўніверсітэт. Першы ўніверсітэцкі набор быў здзейснены ў верасні 1978 года.

У 1978/79 навучальным годзе ўніверсітэт меў тры навучальныя корпусы і адзін лабараторны, 58 спецыялізаваных лабараторый, кабінетаў, майстэрняў, вылічальны і тэлевізійны навучальны цэнтры.

У 1998/99 навучальным годзе ўніверсітэт размяшчаўся ў васьмі корпусах агульнай плошчай больш за 28 тыс. кв. м., дадаткова арэндавалася 2070 кв. м.

Сёння матэрыяльна-тэхнічная база ўніверсітэта ўключае вылічальны цэнтр, тэлецэнтр, некалькі відэазалаў, лінгафонныя кабінеты, вытворчыя майстэрні, актавыя залы, больш за 50 лабараторый.

Кошт навучальна і навукова-абсталявання складае 21,1 млрд. рублёў, налічваецца 450 персональных камп'ютараў і 12 камп'ютарных класаў.

На час адкрыцця ўніверсітэта ў яго структуры было пяць факультэтаў: матэматычны, фізічны, гістарычны, філалагічны і факультэт педагогікі і методыкі пачатковага навучання. Працаўні факультэт дауніверсітэцкай падрыхтоўкі з дзвума аддзяленнямі: будучых педагогаў і будучых даследчыкаў, а таксама факультэт маладых настаўнікаў-стажораў. Дзейнічала 25 кафедраў і курс грамадзянскай абароны. З 1 верасня началі працаўніцы дзве новыя кафедры: дыферэнцыяльных ураўненняў і дзяржавы і права.

У 1978 годзе пры гістарычным факультэце было адкрыта аддзя-

ленне правазнаўства. Праз тры гады аднавіў сваю работу факультэт біялогіі і хіміі. Спецыялізацыя па ім здзяйснялася па трох кірунках: «Біяхімія», «Біяфізіка», «Мікробіялогія».

З 1985 г. пачаў функцыяноваць факультэт педагогікі і методыкі пачатковага навучання.

У 1988/89 навучальным годзе на сямі факультэтах: філалагічным, матэматычным, фізічным, гістарычным, біялагічным, права-знаўства, педагогікі і методыкі пачатковага навучання змаймаліся 2250 студэнтаў стацыянарнага навучання, 1750 - завочнага і 312 - вячэрняга. Універсітэт рыхтаваў кадры па 9 спецыяльнасцях і 16 спецыялізацыях.

З 1989 г. быў адкрыты факультэт фізічнага выхавання, які рыхтаваў настаўнікі фізічнага выхавання для агульнаадаукаваных школ. На першы курс былі залічаны 50 абітурыентаў. 25 з іх - майстры спорту ці кандыдаты ў майстры спорту.

У 1990 г. з складу фізічнага факультэта вылучылася яго вытворческое крыло ў самастойны інжынерны факультэт.

У 1991 г. ва ўніверсітэце адкрылася факультэт беларускай філалогіі і культуры. У гэтым жа годзе быў пераўтвораны гістарычны факультэт.

У 1993 г. упершыню быў здзейснены набор на аддзяленне міжнародных эканамічных адносін пры факультэце правазнаўства. На філалагічным факультэце адкрылася аддзяленне замежных моваў (англійскай, німецкай і французскай).

У 1997 г. факультэт права і эканомікі быў рэарганізаваны ў

юрыдычны факультэт і факультэт эканомікі і кіравання, а факультэт замежных моваў на праўзе аддзялення ўвайшло ў склад філалагічнага факультэта.

У сакавіку 1998 г. на базе ўніверсітэта створаны інстытут павышэння кваліфікацыі і перапрымаўкі кадраў.

У студзені 1999 г. пры ГрДУ пачало працаўніцтва ўніверсітэцкай кафедрой сацыяльна-гуманітарных дысцыплін.

Структурная перабудова ў ГрДУ, праведзеная ў 1990-я гады, садзейнічала ўзмацненню акадэмічнай накіраванасці наўчальнага працэсу, збліжалася рэгіянальную сістэму вышэйшай адукацыі з сусветнай, адначасова захоўваючы каштоўныя айчынныя дасягненні.

Навуковыя дасягненні студэнтаў неаднаразова адзначаліся дыпломамі, ганаровыімі граматамі і граматамі на рэспубліканскіх і абласных конкурсах. Штогод у рамках «Тыдня науки» на ўсіх факультэтах праходзяць студэнцкія навуковыя конферэнцыі.

З 1997 г. лепшыя даклады студэнтаў публікуюцца ва ўніверсітэцкім зборніку «Свежы ветер».

Акрамя грамадзян Беларусі, ва ўніверсітэце вучыцца студэнты з Расіі, Украіны, Азербайджана, Літвы, Чэхіі, Польшчы. Эта сведчыць не толькі аб прэстыжнасці ўніверсітэцкай адукацыі, але і аб пастаянным росце рэпутацыі ГрДУ як прызнанага цэнтра адукацыі, науки і культуры заходніяя рэгіёну Беларусі.

За гады свайго існавання Грдзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы падрыхтаваў больш за 35 тысяч спецыялістаў для народнай гаспадаркі, адукацыі, науки і культуры.

Заснавальнік: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы.

Рэгістрацыянае пасведчанне № 519.

Газета набрана, зваротнік і надрукавана на тэхніцы выдавецкага аддзела Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.

ЛП № 111 ад 29.12.97 г.
Вул. Ажэшкі, 22, 230023, г. Гродна.

Рэдактар Людміла Мікалаеўна ДАНІЛАВА

Набор і вёрстка:
М. ВЕРСТАК,
В. ЗАКРЭУСКИ.
Фота: Ул. САРОКИН.
Карэктурা:
Н. ДУДКО.

Задзенайшы набор 01.02.2000
Падпісаны да друку:
04.02.2000. 15.00
Заказ №47

Абём - 1 ум. друк. арк.
Наклад 1000 асобнікаў.